

Упраўленне культуры Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта

Управление культуры Витебского областного
исполнительного комитета

Дзяржаўная ўстанова
"Віцебскі абласны метадычны цэнтр
народнай творчасці "

Государственное учреждение
"Витебский областной методический
центр народного творчества"

Віцебскі АМЦНТ

Витебский ОМЦНТ

210026, ул. Ленина, д. 35а, г.Витебск, тел. 8 (0212) 36-46-98, факс 36-43-64, e-mail: amcnt@vitebsk.by,
р/с 3604200630015, внебюджетный счёт 3632200630029 в головном филиале ОАО «Белинвестбанк»
по Витебской области, МФО 150801701, УНН 300002319, ОКПО 05561051

Ад 08.01.2013 г. № 01-27/11

На _____ ад _____

Упраўленне культуры
Віцебскага аблвыканкама

Аб правядзенні калядных
святаў у рэгіёне

З 7 па 14 студзеня ва ўсіх рэгіёнах Віцебскай вобласці падчас калядных святкаванняў запланавана шэраг мерапрыемстваў: абрады, вечары адпачынку, рэтра-вечарыны, канцэртныя і забаўляльныя праграмы, тэатралізаваныя прадстаўленні, святы народнага календара, народныя гулянні, вячоркі, выставы.

У ДУ "Віцебскі АМЦНТ" з 20 снежня дзейнічае дзіцячая выстава выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва "Калядны карагод", якая завершыцца 14 студзеня відовішчным прадстаўленнем з удзелам калектываў вобласці.

Асаблівая ўвага надаецца папулярызацыі традыцыйных формаў народнай творчасці, калядных абрадаў Віцебшчыны.

У **Браслаўскім раёне** традыцыйныя абрады калядавання «Зорка ззяе дзіўна», «Шчодры вечар» пройдуць у Пакульнянскім і Урбанскім СДК;

У **Верхнядзвінскім раёне** народныя абрады "Каляда", "Калядным вечарам", "Ой, калядачкі, бліны-ладачкі" плануецца правесці ў Бігасаўскім, Валынецкім, Сенькаўскім СДК;

У **Докшыцкім раёне** традыцыйныя калядныя абрады "Мы шчадруем", "Сустрадаем Каляду", "Як пайшла Каляда", "Пайшла Каляда, калядуючы" пройдуць у Беразоўскім, Тумілавіцкім СДК і Крулеўшчынскім Цэнтры культуры і адпачынку;

Дубровенскі раён правядзе народныя гулянні «Ідзе Каляда, калядуючы», «Калядныя вандроўкі», «Пакінь сваё "Дам" к Калядам» у Станіславаўскім, Асінторфскім, Рассасенскім СДК;

У **Глыбоцкім раёне** народныя абрады “Калядкі”, “Каляда ў госці прыйшла”, “Ішла каляда па сялу” будуць праводзіцца ў Празароцкім СДК, Абрубскім с/к, Пятроўшчынскім СДК, Стрынадкаўскім СДК. Вячоркі “Узышло святло каляднай зоркі” запланавана правесці ў Мацюкоўскім СДК;

У **Лепельскім раёне** запланаваны народныя гулянні, абрады калядавання «Ой каляда, калядзіца» – Слабодскі Цэнтр культуры і адпачынку, абрад «Ваджэнне казы» – Паплаўскі СДК;

У **Полацкім раёне** будзе праводзіцца абрадавая калядная гульня “Жаніцьба Цярэшкі” ў Вароніцкім СК, калядаванні “Ішла Каляда сялом”, “Калядныя абыходы” ў Гомельскім і Дрэтунскім СДК;

У **Пастаўскім раёне** абрад “Калядаванні” з элементамі тэатралізацыі правядуць Лынтупскі ГПДК, Камайскі, Ляхаўшчынскі СДК, Волкаўскі сельскі клуб;

У **Сенненскім раёне** народныя абрады “Добры вечар-шчодры вечар”, “Каляда, Каляда, вясёлыя святкі” пройдуць у Студзёнкаўскай бібліятэцы і Першамайскім сельскім клубе;

У **Шаркаўшчынскім раёне** абрады «Калядуем, калядуем, дзе каўбаска носам чуем», “Ой калядныя, бліны ладныя”, «Калядная ночка» правядуць Васюкоўскі СДК, Верацееўскі ЦК і О, Лужкоўскі СДК. Фальклорнае свята «Добры вечар–шчодры вечар» правядзе Століцкі СДК, абрад «Ваджэння Казы» – Коўшэлеўскі ДФ;

У **Міёрскім раёне** народныя калядныя абрады “Шчодры вечар”, “Ішла Каляда, калядуючы..” адбудуцца ў Павяцкім СДК, Нікалаеўскім СК, Язненскім СДК;

Ва **Ушацкім раёне** традыцыйную народную гульню “Жаніцьба Цярэшкі” правядуць у Матырынскім, Жарскім, Ільюшынскім, Кубліцкім СДК.

Горад **Орша** падрыхтаваў правядзенне калядных абрадаў з удзелам народнага ансамбля народнай музыкі і песні “Крынічанька”, узорным фальклорным калектывам “Шчодрыкі” г. Барань;

У горадзе **Віцебску** прайшло свята народнага календара “Віцебскія каляды” у ДУ “Культурна-гістарычны комплекс “Залатое кальцо г. Віцебска “Дзвіна”. На пляцоўцы ДУА “Дзіцячая школа мастацтваў №3 г. Віцебска “Маладзік” адбылося тэатралізаванае прадстаўленне “Навагоднія прыгоды”;

г. **Наваполацк** будзе праводзіць свята народнага календара для ветэранаў, пенсіянераў горада “Калядкі” у ДOME культуры і адпачынку;

Дырэктар
ДУ “АМЦНТ”

Лабука К.П.